



чны купці і рамесльєнікі, а таксама жи-  
доуска Партия Працы Гітакдут.

З Ортодоксамі (Прававерним) дагетуль  
лучнасьць не наявана з причин ліпши  
відліків претензії. Вишій пералічання жи-  
доуска групи мають увайсці ў вибрані  
блік абымаючи, як шасвастка из прошліх  
вибирах, усе національна меншасьці Поль-  
щы. Працы над гетам вядуцца інтэнсіўна  
з розных бакоў. Да гэтага бліку павінны  
далучыцца і ўсе національны групы.

Вядуцца ажыўленія пераговоры між  
зарысаўчымі жидаускімі блікамі і Украї-  
нцамі, беларусамі і расейцамі. У часе гетых  
нарадаў быў прачтани ліст пасла Райха  
з Львова, у якім быў паведамле ў заклю-  
чаніях уступілі мовы з правадыром україн.  
Лявіцкім у справе супольнай выбарнай та-  
ктыкі у Усходній Галіці.

Падобны інфармациі падае і другая  
урадовая газета "Ку'ер Пораванн", дадаючи,  
що: "жидаускія газеты атрымалі інструкцыі  
не закранаць гетага пытання". Падодлуг ін-  
фармациі "Słowa", національны групы ўжо при-  
стуці да бліку.

#### Справа Прэсавага Дэйрэту.

На пісьмо Ратая, зъмешчанае ўже ў на-  
шай газэце, Пілсудскі паслаў ваступны  
адказ:

Да п. Маршалка Сойму  
Речыпаш. у Варшаве.

Сцьверджуючы атрыманыя ліста з 26. X.  
1927 г., паведамляю ў паразуменіі з міні-  
страм справядлівасці, што не знаходжу ў  
зъмесьце ліста п. Маршалка падстаў для зъ-  
мены становіща, уматываванага ўже раней  
у міністэрстве з 23. IX. 1927 г., выясняю-  
чы повады, па каторым урад прызнае ра-  
параджэнне Прэзыдента Речыпашпілай з  
дня 10. V. 1927 г. за авбязувае і надалей.  
Старшыня рады міністраў.

Я Пілсудскі,  
Варшава, 8./X. 1927 г.

Гэткім чынам прэсавы дэкрэт і нада-  
лій застасцца ў сіле, як глядзячы ва паста-  
новы Сойму. Ці ж траба лепшага, яскравей-  
шага сцьверджання дыктатуры?

#### Амерыканская пазыка.

Між польскім урадам і прадстаўнікамі  
амерыканскіх банкаў падпісаны нарадзілі  
дагавор у справе доўгачаканай пазыкі. Пазы-  
ка зроблены на наступных варуниках:

Аблігацыі будуть прадаванца на загра-  
ничных рынках па курсу 92 за 100.

Аблігацыі будуть выкупанца прац 10  
гадоў па курсу 103.

Агульная сума пазыкі раўняецца каля  
72 міліёнаў дадзраў брутто. З гэтага пры-  
чыны пануе ў баі польскай прэсе агуль-  
ная радасць.

#### Лёс пасла Пашчука.

Камуністычна пасольская фракцыя вы-  
дала камунікат, у якім падае да ведама,  
што былы яе сябра пасол Пашчук, пасля  
абвешчання свайго пераходу ў украінскі  
клуб, напісаў у фракцыі просьбу аб пры-  
няцьці яго ізноў у лік яе сяброў. Камуністыч-  
ная пасольская фракцыя адмовіла просьбе  
пасла Пашчука, кажучы, што ягоны выхад  
з фракцыі зъяўляецца слабасцю, а ўсе ра-  
дох няма месца для слабых людзей.

#### Становішча Ратая.

Як паведамляючы газеты, марш. Сойму  
Ратай на зъбіраеща адказывае на пісьмо  
Пілсудскага ў справе прэсавага дэкрэту. Ра-  
тай зъбіраеща склікае толькі прэзыдыйум

Сойму і паведаміць відмаршалкаў аб зъ-  
месце ліста Пілсудскага. Толькі гэта. Больш  
панаў маршалку нічога не застаецца.

#### Заграніцай.

##### Адазванье Ракоўскага.

Маскоўскія газеты паведамляючы, што  
стараста ССРР Калінін, падпісаў дэкрэт, якім  
адзывае з Францыі радавага пасла Ракоўска-  
га. Адначасна з гэтым павінен зъявіцца  
адпісальнік камуніката Рады Народных Камі-  
сараў, наомучыч стасункі Радаў да будучых  
радава францускіх адносін. Якое назна-  
чаныя атрымае Ракоўскі, яшчэ не вядома.

##### Міністар Залескі ў Парыжу.

Берлінскія караспандэнты з Парыжу да-  
носяць, што паміж міністрам Залескім і Бры-  
таніем вяліся гутаркі аб польскім радавым  
укладзе аб невінаданні. Уклад гэтых за-  
жыць, па іх думцы, ад пераговору, якія па-  
вінны начапаць паміж Францыяй і Радамі. У-  
говарана, што польскі і францускі урады  
будуть у цесных кантактах і гутаркі аб  
укладзе з Радамі пачнуць адначасна.

##### "Праўда" аб францускай палітыцы.

Даручэвые, якое францускі ўрад даў  
Эрберту заявіць у Маскве аб адзваніні з  
Парыжу Ракоўскага "Праўда" называе "аван-  
турystичнае францускай палітыкі", бо не  
здаўся ў гетага заявіць Эрберту западу Радаў.  
Урад у тым, што інцыдэнт з Ракоўскім  
з'яўляецца зліквідаваным. Францускія дыпл-  
маты не павінны забывацца, што такая па-  
літыка зъяўляецца наліт вострай і можа  
даўвесці да гетага дакатастрофы, і што яна  
яна толькі не палепшыць эканамічнага стану  
Францыі, а наадварот значна ѹгрохніць.

##### Зъмяншэніе войска.

Нямецкія народовыя газеты вельмі абу-  
раны тым, што Францыя мае замер вывесці  
з Нямецчыні толькі 5000 акупацыйных жа-  
нераў, што съядома пярачыць абыянкам,  
зъмешчаным у ноце канфэрэнцыі амбасадо-  
раў ад 5 верасьня с. г. і дамагаючы энер-  
гичнага выступлення ўраду Нямецчыны  
і катэгарычна жадаючы выпадненія дадзеных  
абыянак.

##### Мэты і заданыні немцаў.

Віц-канцлер Гергт на кангрэсе нямец-  
кай народнай партыі ў Ошатцу ў Саксоніі  
оказаў прамову, у якой выявіў, што нямец-  
кая народная партыя пойдзе на выбары пад  
лінгвам падтрымання прэзыдента Гіндэн-  
бурга, абароны Райхсверы і чорна-белы-  
чынага.

Пасол нямецкай народнай партыі да  
Рейхстага праф. Готш, апошні сабра нямец-  
кай дэлегаціі ў Женеве выказаў зажилень-  
не, што Лікарскія Дзяржавы як прыслалі  
павіннаваныя прэзыдента Гіндэнбургу, што,  
па выразу праф. Готш, зусім не адпавядае ду-  
ху Лікарно. Далей праф. Готш сказаў:

Пад нікім варункам я можна дапус-  
ціца да Усходняга Лікарно. Галоўнымі ма-  
тамі нямецкай палітыкі, над зъдзесіннем  
якіх правы партыі мусіць таксама убуду-  
чыне працаўца, ёсьць вызваленіе Надрэйі,  
а роўна перагляд Усходніх граніц і пляну  
Даўса. Загранічна палітыка немцаў убуду-  
чыне павінна зъяўляцца як найпільнейшую,  
увагу на Польшчу і Літву.

##### Сітуацыя ў Кітai.

Губернатар акругі Шансі генэрал Іен,  
пачаўшы змаганьне з Чанг-Тсо-Лінам, па-

тэлеграфу запрапанаваў яму пагадзіцца з  
тим, каб Чанг-Тсо-Лін рэфармаваў свой  
уряд. Апошні адказаў, што ён гатоў на  
эту, але не згадаеца на ўядзеніе ў  
Кітай радавага ладу. Войскі Чанг-Тсо-Лін  
паводле адыхаць. Аднак у Пекіні на ўтвары-  
шуючую сітуацыю глядзяць зусім спакой-  
на. Чанг-Тсо-Лін гатуецца да расчучага на-  
паду на генэрала Іена.

##### Японія пасылае ў Кітай войскі.

З Токію паведамляючы, што Японія  
падрыхтовае значную высылку войсковых  
сілаў з Манчжуріі ў Пекін і Цзян-Тсін, на  
выпадак, калі хатыя вайна пашырыцца і  
на Паўночны Кітай.

##### Перад выбарамі прэзыдента ў Злучаных Штатах.

У Окнене ў штаце Ута адбыўся зъезд  
дэлегатаў дэмакратычнае партыі Злучаных  
Штатаў, на якім усе, апрача дэлегатаў шта-  
ту Ута, выкказаліся за кандыдатуру на прэ-  
зыдента Злучаных Штатаў Нью-Ёрскага гу-  
бэрнатора Сыміта.

##### Кандыдатура няма.

Баўгарская Тэлег. Агэнтства паведамляе,  
што паміж падпісаннымі міністрам Югасла-  
віі ў Софіі, Несічам і баўгарскім міністрам  
загранічных спраў Буравым адбылося яшчэ  
адно спаканьне, на якім, дзякуючы добрай  
волі, пераможаны ўсе перашкоды, і такім  
чынам канфлікт адуонты.

##### Савецка-Латвійскі Гандлёвы Трактат

##### будзе ратыфікаваны.

Орган латвійскіх сацыял-дэмакратуў

"Sozial-Demokratis" піша, што канфэрэнцыя  
групу, уваходзячых у склад урадавай ко-  
аліцыі, якай адбылася 10 кастрычніка, яшчэ  
раз выказала, што большасць для ратыфи-  
кацыі гандлёвага савецка-латвійскага трак-  
тату ў Сойме запэўнена, навет паслы, нале-  
жачыя да дэмакратычнага цэнтра, так сама  
у засадзе призналі патрэбнасць ратыфи-  
кацыі.

Треба зазначыць тут, што Англійскі  
уряд заявіў, што ратыфікацыю гетага трак-  
тату будзе лічыць варожым для сваёй дэяр-  
жавы але, як бачыць, пакуль што яго пагро-  
заў урадавая латвійская коаліцыя не спало-  
халася.

##### Сітуацыя ў Мэчсыцы.

Штаб генэрала Альвэра даносіць, што  
на бойцы, якія трывала шэсьць гадзін,  
генэралы Коміз і Альмад засталі перамож-  
нымі праз урадавыя войскі. Бойка адбылася  
у нядзелю па-падуды ў штаце Вер-Круп.  
У выніку бойкі 50 рэвалюцыйнераў забіта,  
100 ранена і 600 узята ў палон. Коміз і Аль-  
мад здолелі ўцягчы, але саюзныя войскі пера-  
сьведчылі ўцягчы.

##### Мілюкоў праці антыбалшавіцкага тэрору.

У апошнім нумары парижскіх "Послед-  
них Новостей" зъявіўся артыкул п. Мілюко-  
ва, у якім ён рапушча выказаеца пропаган-  
дистычнае тэрору і заклікае рускую  
молодзь да шукання новых шляху

## Выбары у Самаурады.

### Лодзь.

Ліст № 1, Нямецкая Сацыялістычная  
Партыя Працы—16643 галасоў—7 мандату  
(дагэтуль 5).

Ліст № 2, П.П.С.—56200 галасоў—23

мандаты (дагэтуль 9).

Ліст № 3, Хадэзія—14136 галасоў—5

мандату (дагэтуль 10).

Ліст № 4, Бунд—14.000 галасоў—5

мандату (дагэтуль 3).

Ліст № 5, Камуністы—41.000 галасоў—

ніводнага мандата з позаду ўніважненія лісты.

Ліст № 6, Поалей Сіон лявіца—7036 га-  
ласоў—3 мандаты (дагэтуль 1).

Ліст № 7, Н.П. лявіца—13144 галасоў—

5 мандат (дагэтуль 20).

Ліст № 10 Блэк сацыялістычнае ляві-  
цы (не аленіны сацыялісты і група "Wolno-  
ści")—2.760 гал.—1 мандат.

Ліст № 11, И.П.С. правіца—1.734 галас.—

ніводнага мандата.

Ліст № 12, Хрысьціянская дамаўліасць—

5.706 гал.—2 мандаты.

Ліст № 13, Поалей Сіон правіца—610 га-  
ласоў—ніводнага мандата.

Ліст № 17, Іавалідзі 1 бытыва вайсковы



